


Голас Прадзімы

ВЫДААННЕ БЕЛАРУСКАГА
ТАВАРЫСТВА
ПА КУЛЬТУРНЫХ СУВЯЗЯХ
З СУАЙЧЫНІКАМІ
ЗА РУБЯЖОМ

Цана 2 кап.
№ 15 (921). Красавік, 1966 г.
Год выдання 11-ы

ПРАЦОЎНЫЯ БЕЛАРУСІ ГОРАЧА ПАДТРЫМЛІ-
ВАЮЦЬ РАШЭННІ, ПРЫНЯТЫЯ ХХІІІ З'ЕЗДАМ КПСС,
І ВЫКАЗВАЮЦЬ ГАТОЎНАСЦЬ ЗРАБІЦЬ УСЁ, КАБ ПА-
СПЯХОВА ВЫРАШЫЦЬ НОВЫЯ ГРАНДЫЁЗНЫЯ ЗА-
ДАЧЫ.



МІНСКІ трактарны завод. Днём і ноччу ў яго цэхах не сціхае шум стан-
коў і аўтаматычных ліній. Бясконцым патокам з галоўнага канвеера
сыходзяць трактары з маркай «Беларусь». У гэтыя дні на прадпрыемстве
асабліва ажыўлена. Прайшоўшы ў Маскве ХХІІІ з'езд КПСС і прынятыя ім
Дырэктывы надаюць людзям прыліў творчай ініцыятывы. Яны разумеюць,
што новая пяцігодка зробіць іх завод яшчэ больш механізаваным і аўтама-
тызаваным, а жыццё людзей яшчэ больш культурным і заможным.
Фота К. Якубовіча.

Палітбюро ЦК КПСС

8 красавіка 1966 года адбыў-
ся Пленум Цэнтральнага Камі-
тэта КПСС, выбранага ХХІІІ
з'ездам Камуністычнай партыі
Савецкага Саюза.

Пленум выбраў Палітбюро
ЦК КПСС у наступным саставе:

Члены Палітбюро: таварышы
БРЭЖНЕЎ Л. І., ВОРАНАЎ Г. І.,
КАСЫГІН А. М., КІРЫЛЕНКА
А. П., МАЗУРАЎ К. Т., ПАД-
ГОРНЫ М. В., ПАЛЯНСКІ Д. С.,
ПЕЛЬШЭ А. Я., СУСЛАЎ М. А.,
ШАЛЕПІН А. М., ШЭЛЕСТ П. Я.

Кандыдаты ў члены Палітбю-
ро: таварышы ГРЫШЫН В. В.,
ДЗЕМІЧАЎ П. Н., КУНАЕЎ Д. А.,
МАШЭРАЎ П. М., МЖАВАНА-
ДЗЕ В. П., РАШЫДАЎ Ш. Р.,
УСЦІНАЎ Д. Ф., ШЧАРЫЦКІ
У. В.

Пленум выбраў таварыша
БРЭЖНЕВА Л. І. Генеральным
сакратаром ЦК КПСС, сакра-
тарамі ЦК КПСС выбраны та-
варышы: АНДРОПАЎ Ю. У.,
ДЗЕМІЧАЎ П. Н., КАПІТОНАЎ
І. В., КІРЫЛЕНКА А. П., КУЛА-
КОЎ Ф. Д., ПАНАМАРОЎ Б. М.,
РУДАКОЎ А. П., СУСЛАЎ М. А.,
УСЦІНАЎ Д. Ф., ШАЛЕПІН А. М.

Пленум выбраў старшынёй
Камітэта партыйнага кантролю
пры ЦК КПСС таварыша ПЕЛЬ-
ШЭ А. Я.

АДНАДУШНА І ЗГУРТАВАНА

У Беларусь прыйшла вясна. Разам з цяплом і сонцам яна
прывесла ў наш край новы ўздым стваральнай працы, на які
натхніў савецкі народ ХХІІІ з'езд Камуністычнай партыі Савец-
кага Саюза.

У мінулым нумары нашай газеты мы расказалі ўжо нашым
чытачам аб ХХІІІ з'ездзе КПСС. Сёння працягваем гутарку аб
гэтай вялікай падзеі.

Пасля глыбокай і змястоўнай дыскусіі па справаздачнаму
дакладу ЦК КПСС дэлегаты партыйнага форума абмеркавалі
Дырэктывы па пяцігадовому плану развіцця народнай гаспа-
даркі СССР на 1966—1970 гады, па якім выступіў з дакладам
Старшыня Савета Міністраў СССР А. М. Касыгін. Калі ўдумваеш-
ся ў прыводзімыя ў дакладзе лічбы, робіш параўнанне з тым,
што зроблена ў нашай краіне за прайшоўшую сямігодку і
як будзе выглядаць эканоміка Савецкага Саюза праз пяць на-
ступных год, то нельга без гордасці гаварыць аб сваёй краіне,
сваёй рэспубліцы.

Галоўны напрамак у пяцігадовым плане ўзяты на далейшае
развіццё індустрыяльнай базы, уздым эканомікі сельскай гас-
падаркі і стварэнне для насельніцтва яшчэ лепшых умоў
жыцця. Як адзначалася ў дакладзе, аб'ём усяго сукупнага гра-
мадскага прадукта будзе павялічан у 1,4 раза, асноўныя выт-
ворчыя фонды ўзрастуць больш чым у 1,5 раза, у тым ліку
ў прамысловасці—у 1,6 раза, а ў сельскай гаспадарцы—у 1,9
раза. Нацыянальны даход краіны ўзрасце на 38—41 працэнт, а
рэальныя даходы працоўных (у разліку на душу насельніцтва)
павялічацца ў 1,3 раза. Гэтыя планы будуць выконвацца са-
вецкімі людзьмі на аснове перадавых дасягненняў навукі і
тэхнікі, росту тэхнічнай аснашчанасці прамысловасці і сельскай
гаспадаркі, высокай эфектыўнасці працы.

За пяцігоддзе стане яшчэ больш абноўленай, непазнавальнай
і наша рэспубліка. Аб гэтым ад імя беларускай партыйнай
арганізацыі на з'ездзе гаварыў Старшыня Савета Міністраў

БССР Ц. Я. Кісялёў. У нашым краі Дырэктывамі пяцігадовага
плана прадугледжваецца пабудова дзесяткі новых заводаў і
фабрык, шмат клубаў, бальніц. Яшчэ большае развіццё атры-
мае хімічная і нафтаперапрацоўчая прамысловасць. За кошт
асушэння балот калгасы і саўгасы атрымаюць тысячы гектараў
новых зямель. Для яшчэ большай урадлівасці палёў і росту
прадуктыўнай жывёлагадоўлі ў сельскую гаспадарку рэспублі-
кі будзе накіравана вялікая колькасць машын і ўгнаенняў.

На сваім заключным пасяджэнні дэлегаты з'езду прынялі
Рэзалюцыю па справаздачнаму дакладу ЦК КПСС, Дырэктывы
па пяцігадовому плану развіцця народнай гаспадаркі СССР
на 1966—1970 гады, а таксама Пастанову з'езду аб частковых
зменах у Статуце КПСС. На з'ездзе былі абраны новыя кірую-
чыя органы партыі, а на Пленуме ЦК КПСС—Палітбюро Цэн-
тральнага Камітэта КПСС і Сакратарыят ЦК.

Выказваючы волю і пачуцці савецкіх камуністаў і ўсіх савец-
кіх людзей, дэлегаты асудзілі варварскую агрэсію ЗША суп-
раць в'етнамскага народа і прынялі Заяву. У ёй гаворыцца:

— Злучаныя Штаты павінны неадкладна спыніць бамбар-
дзіроўкі Дэмакратычнай Рэспублікі В'етнам і іншыя агрэсіўныя
дзеянні, накіраваныя супраць ДРВ.

— Узброеныя сілы ЗША і іх саюзнікаў павінны быць выве-
дзены з тэрыторыі Паўднёвага В'етнама.

— Нацыянальны фронт вызвалення Паўднёвага В'етнама па-
вінен быць прызнаны ў якасці адзінага законнага прадстаўні-
ка паўднёва-в'етнамскага насельніцтва.

— Урад ЗША павінен спыніць усялякія ўмяшанні ва ўнут-
раныя справы В'етнама і няўхільна выконваць Жэнеўскія па-
гадненні 1954 года.

У заключным слове Леанід Брэжнеў, абраны на з'ездзе Ге-
неральным сакратаром ЦК КПСС, адзначыў, што з'езд прайшоў
у поўнай аднадушнасці, а яго важныя рашэнні будуць садзей-
нічаць далейшаму росквіту Савецкай краіны. Гэтую самую
думку выказвае савецкі і прагрэсіўны друк за мяжой.



ПЛАНЫ ПАРТИИ- ПЛАНЫ

НАРОДА

Из доклада
Председателя Совета Министров СССР
А. Н. КОСЫГИНА
о Директивах по пятилетнему плану
развития народного хозяйства СССР
на 1966—1970 годы

С ДОКЛАДОМ о Директивах по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы на XXIII съезде КПСС выступил Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин.

В начале докладчик остановился на важнейших итогах развития народного хозяйства и культуры в Советской стране. За годы Советской власти она превратилась в высокоразвитую индустриальную державу. Социалистическое народное хозяйство неизмеримо выросло, стало более разносторонним и многоотраслевым.

Успехи советской экономики достигнуты за счет внутренних ресурсов страны благодаря преимуществам социалистического строя. Свидетельством этих успехов служат и основные итоги выполнения плана в 1959—1965 годах. За это семилетие объем промышленной продукции вырос на 84 процента. Докладчик отметил далее выдающиеся успехи советской науки, в частности, работы советских ученых по исследованию космоса, развитию квантовой электроники, по использованию атомной энергии в мирных целях и во многих других областях. На базе индустриально-технического роста народного хозяйства, сказал А. Н. Косыгин, непрерывно и всесторонне совершенствуется оборонная промышленность Советского Союза. Советская Армия и Военно-Морской Флот в настоящее время располагают мощным современным вооружением.

Докладчик отметил далее, что реальные доходы трудящихся выросли за семь лет на треть. С 1965 года установлено государственное пенсионное обеспечение колхозников. Большое внимание уделялось жилищному строительству. За семь лет в городах и селах построено почти 17 миллионов квартир и индивидуальных домов.

Затем Председатель Совета Министров СССР изложил основные задачи нового пятилетнего плана.

Главную экономическую задачу пятилетки партия видит в том, подчеркнул он, чтобы обеспечить значительный рост промышленного производства, высокие устойчивые темпы развития сельского хозяйства и благодаря этому добиться существенного подъема уровня жизни народа.

Для осуществления этой задачи, сказал А. Н. Косыгин, предусмотрены более высокие, чем за прошлое пятилетие, темпы роста совокупного общественного продукта, национального дохода и реальных доходов населения. Объем всего совокупного общественного про-

дукта увеличится в 1,4 раза. Размеры национального дохода повысятся на 38—41 процент. Реальные доходы трудящихся (в расчете на душу населения) увеличатся в 1,3 раза.

Далее А. Н. Косыгин остановился на конкретных заданиях по промышленному производству. В новом пятилетии, отметил он, промышленное производство увеличится примерно в полтора раза. Со значительным опережением будут развиваться отрасли индустрии, обеспечивающие технический прогресс.

Повышение уровня жизни советского народа ставит большие задачи перед легкой промышленностью. Темпы роста ее производства повысятся на 40 процентов.

За последние годы, сказал докладчик, Советский Союз стал страной с самой низкой смертностью. Наши медики добились серьезных успехов в борьбе со многими болезнями, особенно инфекционными. Охраной здоровья населения у нас занято свыше четырех миллионов работников, в том числе пятьсот пятьдесят пять тысяч врачей. Значительно укреплена материальная база здравоохранения.

В новой пятилетке намечено расширить специализированную медицинскую помощь, еще больше укрепить материально-техническую базу здравоохранения. Будет построено значительное количество новых больниц и поликлиник, увеличено производство медикаментов.

В пятилетке планируются меры, направленные на усиление профилактики заболеваний, на укрепление здоровья детей, развитие физической культуры и спорта, оздоровление внешней среды — воздуха и воды, на улучшение условий труда и быта населения. Предстоит большая работа по изысканию новых лекарственных средств, антибиотиков, эффективных вакцин и сывороток, а также по созданию новых медицинских инструментов, аппаратов и оборудования.

Новая пятилетка станет также новым этапом культурного строительства. Мощный подъем материального производства и значительное повышение жизненного уровня трудящихся создают все условия для расцвета советской социалистической культуры. Социалистическое строительство, непрерывно умножая производство материальных благ и обеспечивая ими все население, создает тем самым необходимые предпосылки как для развития культуры, так и для приобщения к ней широких слоев трудящихся. Ни в каком капиталистическом государ-

стве нет и не может быть такого стремления масс к культуре, такого бурного культурного развития, как это имеет место в стране, где вся власть, все общественное богатство принадлежит трудовому народу. Именно это имел в виду В. И. Ленин, когда он еще в первые годы Советской власти говорил: «Нигде народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как у нас, нигде вопросы этой культуры не ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас».

Далее Председатель Совета Министров СССР подробно остановился на задачах, стоящих перед сельским хозяйством. В предстоящем пятилетии предполагается значительно увеличить производство продуктов сельского хозяйства. Среднегодовой объем всей его продукции увеличится за эти годы на 25 процентов по сравнению с предыдущим пятилетием. Одновременно ставится задача значительно улучшить условия жизни крестьян. В селах намечаются большие работы по строительству жилищ, школ, кинотеатров. Намечается повсеместно ввести ежемесячную гарантированную оплату труда колхозников. Пенсионное обеспечение колхозников будет приближено к условиям пенсионного обеспечения рабочих и служащих. Улучшатся условия труда и быта на селе. Значительный рост доходов колхозников от общественного производства означает последовательное осуществление задачи сближения уровня жизни городского и сельского населения.

Предусмотренные проектом пятилетнего плана мероприятия в области сельского хозяйства, отметил А. Н. Косыгин, обеспечиваются соответствующими материальными и финансовыми ресурсами. Только на производственное строительство и оплату техники сельскому хозяйству государство выделяет 41 миллиард рублей — примерно в два раза больше, чем в предыдущем пятилетии.

А. Н. Косыгин подчеркнул в своем докладе съезду, что коммунистическое строительство и подъем благосостояния народа неотделимы. Пятилетний план предусматривает ускорение темпов роста народного благосостояния. Заработная плата рабочих и служащих возрастет за пятилетие в среднем не менее чем на 20 процентов, а доходы колхозников от общественно-го хозяйства — в среднем на 35—40 процентов. Наряду с повышением заработной платы намечается продолжить отмену и снижение налогов с заработной платы рабочих и служащих.

Проект пятилетнего плана предусматривает также уве-

личить не менее чем на 40 процентов общий объем выплат и льгот, которые предоставляются населению за счет общественных фондов потребления. За счет этих фондов будет улучшено пенсионное обеспечение, строительство и содержание детских учреждений, здравоохранение и культурно-бытовое обслуживание населения. В предстоящем пятилетии планируется введение пятидневной рабочей недели.

Среди других мер по повышению народного благосостояния, указанных в докладе А. Н. Косыгина, следует отметить большую программу жилищного строительства, которая позволит переселить в новые дома примерно 65 миллионов человек. В предстоящем пятилетии значительно расширится сеть учебных заведений. Ставится задача завершить переход к всеобщему полному среднему образованию. Значительно увеличится подготовка специалистов со средним и высшим образованием.

Далее докладчик остановился на проблемах внешних экономических связей СССР. Он подчеркнул, что около 70 процентов внешнеторгового оборота СССР приходится на социалистические страны. Большое значение СССР придает расширению торговли с развивающимися странами. В предстоящем пятилетии предполагается значительно увеличить товарооборот с ними. Докладчик отметил, что за последнее пятилетие более чем в полтора раза увеличилась торговля Советского Союза и с капиталистическими странами, в первую очередь с Финляндией, Францией, Италией, Японией, Англией, Швецией. Однако торговые отношения Запада с СССР не свободны от искусственных ограничений. В ряде стран еще существуют повышенные пошлины на советские товары. Развитию внешней торговли СССР пытаются мешать Соединенные Штаты, однако эти попытки успеха не имеют.

В заключение А. Н. Косыгин остановился на международном значении пятилетнего плана. Он сказал, что успехи, достигнутые Советской страной, — это лучший пропагандист социализма и коммунизма среди многомиллионных масс трудящихся всех стран мира.

Докладчик привел далее данные, свидетельствующие о больших успехах социалистической экономики. От состояния экономики государства, отметил далее А. Н. Косыгин, зависит и его оборонная мощь. Развивая наше хозяйство, мы тем самым укрепляем оборонную мощь Советского Союза, могущество всего социалистического лагеря.

Положение в мире сегодня характеризуется не только дальнейшим ростом сил социализма и прогресса, отметил А. Н. Косыгин, но и попытками мировой реакции консолидировать свои позиции, а где возможно, и перейти в контрнаступление. Агрессивный курс, проводимый империалистами, и в первую очередь империалистами США вместе с их западногерманскими союзниками, препятствует решению многих назревших проблем. В Юго-Восточной Азии силы реакции вступили на путь открытой агрессии, которая бросает зловещую тень на все международное положение. А. Н. Косыгин подчеркнул, что Советский Союз оказывает широкую поддержку свободолюбивому народу Вьетнама. Мы будем продолжать эту поддержку в необходимых размерах, пока вьетнамский народ не доведет до победного конца свою героическую борьбу против интервентов.

Докладчик отметил, что война во Вьетнаме послужила предлогом для развития нового этапа гонки вооружений в США. В Вашингтоне заняты составлением планов дальнейшего наращивания вооруженных сил. Естественно, что в этих условиях Советский Союз не может позволить себе ослабления усилий в области обороноспособности страны. Если бы все зависело только от нас, продолжал А. Н. Косыгин, мы, безусловно, пошли бы на существенное сокращение военных расходов и на соответствующее расширение капиталовложений в мирные отрасли народного хозяйства. Мы не раз говорили и вновь повторяем, что считаем опасной гонку вооружений, в которую втянули человечество империалистические державы, и в первую очередь США. Советский Союз делал и делает все, чтобы положить конец этой бессмысленной расправе человеческого труда, энергии и средств.

Несмотря на всю сложность международного положения, указал А. Н. Косыгин, коммунисты смотрят в будущее с обоснованным оптимизмом. Мы говорим: агрессоры могут и должны быть обузданы, новая мировая война может и должна быть предотвращена. Чтобы превратить эту возможность в реальность, ЦК КПСС и Советское правительство выступают за создание прочного и надежного фронта противников новой мировой войны. Все искренне друзья мира — а они составляют громадное большинство в любой стране — могут полагаться на то, что Советский Союз будет до конца защищать интересы всеобщего мира и безопасности народов.

ГЛАВНАЯ НАША ЗАБОТА — МИР

Из выступления
Министра иностранных дел СССР А. А. ГРОМЫКО



Директор Солигорского калийного комбината Василий ЯЦЕНКО, председатель колхоза «Рассвет» Кировского района Кирилл ОРЛОВСКИЙ беседуют с полеводом колхоза «Заветы Ленина» Курганской области Терентием МАЛЬЦЕВЫМ [крайний справа].
Фото Л. Попковича.



Маршал Советского Союза Семен БУДЕННЫЙ дарит автографы делегатам съезда.
Фото В. Егорова, В. Севостьянова.



Космонавт Юрий ГАГАРИН среди делегатов съезда.
Фото Б. Кауфмана.

«Месяц — 10» у палёце

Першы штучны спадарожнік Месяца — аўтаматычная станцыя «Месяц-10» — працягвае свой палёт па калямесяцавай арбіце. Да 00 гадзін 12 красавіка спадарожнік зрабіў 65 вільготу вакол Месяца, праляцеўшы 970 тысяч кіламетраў. З моманту вываду на калямесяцавую арбіту са спадарожнікам праведзена 42 сеансы радыёсувязі, у час якіх атрыманы вялікі аб'ём інфармацыі ад навуковых прыбораў і прамедзены траекторныя вымярэнні з мэтай даследавання эвалюцыі параметраў арбіты спадарожніка. Вынікі вымярэнняў апрацоўваюцца і аналізуюцца. Паводле даных тэлеметрыі, усе бартавыя сістэмы спадарожніка працуюць нармальна. Ціск і тэмпература ў прыборным адсеку падтрымліваюцца ў зададзеных межах. У дзень завяршэння работы XXIII з'езду КПСС з борта спадарожніка зноў перадавалася мелодыя «Інтернацыянала».

Противоположность двух направлений внешней политики — миролюбивого и агрессивного — особенно обнажилась в связи с событиями во Вьетнаме, заявил Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко делегатам XXIII съезда КПСС. Действия США во Вьетнаме — это агрессия, развязанная крупнейшей империалистической державой.

Часто за рубежом, особенно в США, задают вопрос, как же найти выход из создавшегося положения и покончить с войной во Вьетнаме? Ответить на этот вопрос не составляет труда — США должны вывести из Вьетнама свои войска, немедленно прекратить разбойничьи действия против ДРВ. Они должны прекратить поправки Женевских соглашений по Индокитаю, элементарных норм международного права. Программа урегулирования положения во Вьетнаме, выдвинутая правительством ДРВ, а также платформа Национального фронта освобождения Южного Вьетнама — это справедливая основа для урегулирования, и Советский Союз полностью ее поддерживает.

Как же вести внешнеполитические дела при очевидной разности и противоборстве основных направлений в международной политике? Следует ставить назревшие проблемы и добиваться их решения, опираясь на поддержку народов, на поддержку всех миролюбивых сил, при сотрудничестве с теми силами в буржуазном лагере, которые понимают необходимость оздоровления международных отношений. Этот подход — единственно правильный, и именно его последовательно придерживаются Центральный Комитет нашей партии и Советское правительство.

Особое место во внешнеполитической деятельности Советского Союза, отметил министр, занимает Европа. Здесь, на западе от границ Советско-

го Союза и границ наших друзей и союзников, только узкая полоска земли разделяет вооруженные силы НАТО и организации Варшавского договора.

Европейская безопасность имеет много слагаемых, и одно из главных — германская проблема, а точнее говоря, создание таких условий, которые навсегда исключили бы повторение германской агрессии.

После второй мировой войны был заложен хороший фундамент прочного мира в Европе — Потсдамское соглашение. Отход от Потсдама — а некоторые наши бывшие союзники даже пытаются поставить это в свой актив — метит за себя. В политике это оборачивается требованиями перекройки карты Европы, требованиями, которые кочуют из одной правительственной программы ФРГ в другую, из заявления в заявление, из ноты в ноту. В военной области это оборачивается наращиванием западногерманских вооружений, а с ним и попыток бундесвера занять командные вышки в НАТО. В Бонне навязчиво говорят о некоем праве на доступ бундесвера к ядерному оружию.

На днях, сообщил оратор, правительство ФРГ направило Советскому Союзу, а также ряду других государств ноту. Главным в этом документе опять-таки является заявка на пересмотр существующих в Европе границ. Там сказано ни больше, ни меньше, что Германия продолжает существовать в границах на 31 декабря 1937 года. В ответ на это необходимо сказать: вопрос о границах в Европе решен окончательно и бесповоротно. Государственные рубежи наших друзей и союзников на таком же прочном замке, что и наши собственные рубежи.

Линия Советского Союза по отношению к ФРГ ясна. Мы — за нормализацию и улучшение отношений с ФРГ на основе ее поворота к политике мирного сотрудничества и реализма.

Из выступления Министра обороны СССР,
Маршала Советского Союза Р. Я. МАЛИНОВСКОГО

Перед делегатами XXIII съезда Коммунистической партии выступил также Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский.

ЦК КПСС и Советское правительство, сказал он, твердо и последовательно проводят ленинский миролюбивый курс. Но мы не можем не считать с растущей агрессивностью империалистических держав во главе с США. Заботясь о безопасности нашего народа и народов других стран социализма, партия принимает все меры для укрепления обороноспособности Советского Союза.

Для Советских Вооруженных Сил период, прошедший после XXII съезда партии, был сопряжен с решением многих весьма сложных и исключительно важных задач военного строительства, сообщает маршал. Увеличен запас ядерных боеприпасов различного назначения, резко усилена оснащенность всех видов вооруженных сил средствами их применения.

Создан ряд принципиально новых видов ракетного вооружения. В короткое время введен в строй целый комплекс разнообразных стратегических средств борьбы. В ракетных войсках стратегического назначения построено много новых и, что особенно важно, подвижных пусковых установок.

У нас создан подводный ракетноносный флот, способный

выполнять стратегические задачи по поражению объектов противника как на море, так и на суше. В его состав вошли новые атомные подводные лодки-ракетоносцы, оснащенные баллистическими ракетами с подводным стартом и большой дальностью пуска ракет.

Увеличилась ядерная мощь и нашей дальней ракетноносной авиации.

Развивались и оперативно-тактические ядерные средства, особенно сухопутных войск, Военно-Морского Флота. Танковые и мотострелковые дивизии получили на вооружение более совершенную бронетанковую, артиллерийскую и специальную технику. Советские танки по ряду важных показателей превосходят последние образцы танков Соединенных Штатов Америки и других стран — участниц НАТО.

Разработаны и приняты на вооружение новые высокоэффективные зенитно-ракетные системы и авиационные комплексы самолетов-перехватчиков. Наши средства противовоздушной обороны обеспечивают надежное уничтожение любых самолетов и многих ракет противника.

Качественно изменилась дальняя авиация. Обновилась значительная часть парка боевых самолетов фронтовой, морской, ракетноносной и особенно военно-транспортной авиации.

Личный состав армии и флота успешно осваивает новую боевую технику. Почти все со-

Одна из главных перемен в Европе, отмечает А. А. Громыко, состоит в том, что по воле немецких трудящихся в центре Европы воздвигнут мощный бастион мира — дружественная и союзная нам Германская Демократическая Республика, и это сгромное завоевание всех народов.

В США почему-то считают, что Европа не обойдется без их присутствия и опеки. Не такой как президент Ф. Рузвельт заявил 5 февраля 1945 года на Крымской конференции, что американские войска не останутся в Европе многим более двух лет после окончания войны. Прошло десять раз по два года, а американская армия все еще в Европе. Но народы Европы уже говорят и еще скажут на этот счет свое слово!

В отчетном докладе Центрального Комитета КПСС сформулирована программа внешнеполитических мер, которые партия считает наиболее важными на данном этапе. В их числе — меры, касающиеся ядерного оружия, призванные не допустить его дальнейшего распространения, приблизить день, когда ядерное оружие полностью было бы запрещено и уничтожено.

Меры, предлагаемые с целью укрепления европейской безопасности, являются ярким проявлением неуклонной заботы нашей партии о сохранении мира на европейском континенте. С целью нахождения основы для договоренности предлагается приступить к переговорам и созвать соответствующее международное совещание.

Наша партия, подчеркивает оратор, последовательно проводит свой внешнеполитический курс, направленный на предотвращение мировой войны, на обеспечение мирных условий для успешного строительства социализма и коммунизма советским народом и другими народами мировой системы социализма.

выполнять стратегические задачи по поражению объектов противника как на море, так и на суше. В его состав вошли новые атомные подводные лодки-ракетоносцы, оснащенные баллистическими ракетами с подводным стартом и большой дальностью пуска ракет.

Увеличилась ядерная мощь и нашей дальней ракетноносной авиации.

Развивались и оперативно-тактические ядерные средства, особенно сухопутных войск, Военно-Морского Флота. Танковые и мотострелковые дивизии получили на вооружение более совершенную бронетанковую, артиллерийскую и специальную технику. Советские танки по ряду важных показателей превосходят последние образцы танков Соединенных Штатов Америки и других стран — участниц НАТО.

Разработаны и приняты на вооружение новые высокоэффективные зенитно-ракетные системы и авиационные комплексы самолетов-перехватчиков. Наши средства противовоздушной обороны обеспечивают надежное уничтожение любых самолетов и многих ракет противника.

Качественно изменилась дальняя авиация. Обновилась значительная часть парка боевых самолетов фронтовой, морской, ракетноносной и особенно военно-транспортной авиации.

Личный состав армии и флота успешно осваивает новую боевую технику. Почти все со-

ДУХАМ рашэнняў апошніх Пленумаў ЦК, сказаў прамоўца, прасякнуты Дырэктывы XXIII з'езду партыі па новаму пяцігадовому плану. Заданні, якія ў іх намячаюцца, базіруюцца на навукова абгрунтаваных патрэбнасцях савецкага грамадства, на дасягнутым узроўні развіцця прадукцыйных сіл. Яны прадугледжваюць высокія тэмпы развіцця эканомікі, неабходныя прапарцыі яе розных галін, павышэнне эфектыўнасці вытворчасці, паскоранае ўкараненне ў практыку сучасных дасягненняў навукі і тэхнікі. Кожнае палажэнне, кожная лічба Дырэктыў адлюстроўвае клопаты партыі аб савецкім чалавеку. Восем чар-

70 краін свету экспартуюцца прадукцыя з маркі беларускіх заводаў і фабрык. У гэтым пяцігоддзі намячаецца ўвесці ў дзейнасць новыя буйныя прадпрыемствы на вытворчасці мінеральных угнаенняў, сінтэтычнага валакна, поліэтылену, капралактаму. Рэспубліка будзе вырабляць каля 40 працэнтаў калійных угнаенняў і прыкладна 12 працэнтаў хімічных валакнаў, якія выпускаюцца ў краіне. Будзе створана нафтаздабываючая прамысловасць.

Пры абмеркаванні праекта Дырэктыў многія рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі, вучоныя ўнеслі прапановы аб комплексным выкарыстанні прадукцыі хімічных прадпрыемстваў з улікам ужо

адносінах партыі і Савецкі ўрад. Пяспыні рост эканомікі, нацыянальнага даходу і грамадскіх фондаў спажывання з кожным годам вядуць да павышэння ўзроўню жыцця савецкіх людзей, іх рэальных даходаў, павелічэння тавараабароту. За мінулыя сем гадоў у рэспубліцы сярэднямесячная зароботная плата рабочых і служачых павялічылася на 27 працэнтаў, аплата працы калгаснікаў вырасла больш чым у два разы. У гарадах і рабочых пасёлках пабудавана 15,7 мільёна квадратных метраў жылля, апрача таго, 145 тысяч дамоў пабудавалі калгаснікі і сельская інтэлігенцыя.

У новай пяцігодцы нацыянальны даход Беларускай ССР вырасце на 60 працэнтаў, рэальныя даходы ў разліку на душу насельніцтва павялічацца ў 1,3 раза, агульны тавараабарот павялічыцца на 42 працэнта. Па-ранейшаму ў вялікіх маштабах будзе ажыццяўляцца жыллёвае будаўніцтва. У гарадах, рабочых пасёлках і ў саўгасах за кошт дзяржавы, жыллёвай кааперацыі і насельніцтва будзе пабудавана 12 мільёнаў квадратных метраў жылля — больш, чым у папярэднім пяцігоддзі.

Далейшае развіццё атрымліваюць народная асвета, ахова здароўя, культура і навука.

Поспехі нашай краіны ў развіцці эканомікі і культуры радуць усіх савецкіх людзей. Яны заваяваны ўпартай працай рабочых, калгаснікаў і інтэлігенцыі пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі. Яшчэ больш выдатныя перспектывы адкрываюцца перад намі ў новай пяцігодцы. Яны натхняюць кожнага савецкага чалавека на самаадданую працу.

Камуністычная партыя Беларусі на з'ездзе, які нядаўна адбыўся, намяціла канкрэтныя меры па ліквідацыі наяўных недахопаў, па выкананню планаў развіцця народнай гаспадаркі. Вырашэнне будучых велізарных задач прад'яўляе больш высокія патрабаванні да ўзроўню работы партыйных, савецкіх, гаспадарчых органаў, узмацаванне іх адказнасці за паспяховае выкананне планаў, за ўмацаванне партыйнай і дзяржаўнай дысцыпліны ва ўсіх звеннях кіравання, за павышэнне працоўнай дысцыпліны на прадпрыемствах, будоўлях, на ўстановах, у калгасах і саўгасах.

Рыхтуючы дастойную сустрэчу XXIII з'езду партыі, работнікі прамысловасці рэспублікі датэрмінова выканалі план першага квартала гэтага года. У параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года выпуск прадукцыі павялічыўся на 14 працэнтаў. Звыш плана выпушчана разнастайных прамысловых вырабаў на дзесяткі мільёнаў рублёў.

Працаўнікі сельскай гаспадаркі да 20 сакавіка выканалі квартальны план продажу дзяржаве прадуктаў жывёлагадоўлі. За 3 месяцы гэтага года прададзена малака на 16 працэнтаў, жывёлы і птушкі — на 15 працэнтаў, яек — на 45 працэнтаў больш, чым за гэты ж час у мінулым годзе.

Узброеныя рашэннямі XXIII з'езду КПСС, камуністы і працоўныя Беларусі зробіць усё для таго, каб замацаваць узяты ў перадз'ездаўскія дні тэмпы ў рабоце, паспяхова выканаць намечаныя партыйныя планы і новымі поспехамі парадаваць сваю цудоўную Радзіму.



Дэлегаты Кампартыі Беларусі на XXIII з'ездзе КПСС ідуць у Крамлёўскі Палац з'ездаў на чарговае пасяджэнне.

Фота Ул. Кітаса.

БЕЛАРУСЬ У НОВАЙ ПЯЦІГОДЦЫ

З выступлення Старшыні Савета Міністраў БССР Ц. Я. КІСЯЛЁВА

наяўных у рэспубліцы аднародных галін, а таксама аб стварэнні на базе будучых прадпрыемстваў новых вытворчасцей па перапрацоўцы сыравіны ў гатовую прадукцыю. На Гродзенскім зотаватывым заводзе, напрыклад, ствараецца вытворчасць капралактаму — сыравіны для выпрацоўкі капрону. У рэспубліцы ёсць прадпрыемствы прыборабудаўнічай, радыёэлектроннай, электратэхнічнай і іншых галін прамысловасці, у прадукцыі якіх капрон павінен знайсці самае рознакавае ўжыванне. Як відаць, было б мэтазгодна перапрацоўваць частку капралактаму на месцы.

Выказваліся абгрунтаваныя прапановы аб выкарыстанні ў рэспубліцы часткі прадукцыі будучых Магілёўскага камбіната сінтэтычнага валакна і Полацкага хімічнага камбіната для вытворчасці верхняга трыкатажу, касцюмных штапельных тканін і іншых вырабаў. Гэта дало б магчымасць паўней заняцца ў вытворчасці працоўных рэсурсаў, асабліва ў невялікіх і сярэдніх гарадах.

У новай пяцігодцы ў Беларусі ў яшчэ больш значных маштабах будзе ісці капітальнае будаўніцтва. Аб'ём будаўніча-мантажных работ за кошт дзяржаўных укладанняў павялічыцца ў 1,7 раза. Прадугледжваецца далейшае павышэнне эфектыўнасці капіталаўкладанняў. Намі прымаюцца меры па далейшай індустрыялізацыі будаўніцтва, своечасоваму ўводу ў дзейнасць будучых аб'ектаў, па скарачэнню незавешанага будаўніцтва.

Многае трэба будзе зрабіць у новым пяцігоддзі па рэзкаму ўздыму сельскай гаспадаркі Беларусі. Хоць за мінулыя сямігоддзе аб'ём валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі ўзрос на 35 працэнтаў, у тым ліку ў калгасах і саўгасах — у 1,7 раза, рэспубліка ў сувязі з радам прычын усё ж не забяспечыла тэмпы развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці, якія намячаліся кантрольнымі лічбамі. Але трэба адзначыць, што практычнае ажыццяўленне мер, распрацаваных сакавіцкім (1965 г.) Пленумам ЦК КПСС, ужо ў 1965 г. дало магчымасць значна перавысіць узровень вытворчасці і нарыхтовак сельскагаспадарчай прадукцыі мінулых гадоў.

У гэтым пяцігоддзі ў развіцці сельскай гаспадаркі рэспублікі ўкладваецца 1275 мільёнаў рублёў, што перавышае ўкладанні за ўсё 20 пасляваенных гадоў.

Велізарныя сродкі для развіцця свайёй гаспадаркі выдзяляюць калгасы. Пастаўляецца вялікая колькасць рознай тэхнікі, угнаенняў. Наша задача заключаецца ў тым, каб на аснове далейшай спецыялізацыі калгасна-саўгаснай вытворчасці на малочна-мясной жывёлагадоўлі, свінагадоўлі, птушкагадоўлі, вытворчасці бульбы, льну-даўгунцу разумна выкарыстаць велізарную дапамогу дзяржавы і даць краіне як мага больш высакакасных прадуктаў сельскай гаспадаркі, значна знізіць іх сабекошт.

Партыя ставіць у якасці важнейшай канкрэтнай задачы — у межах гэтай пяцігодкі істотна палепшыць матэрыяльны дабрабыт насельніцтва, яшчэ больш узняць узровень яго культуры.

Мы ведаем, як многа зрабілі ў гэтых



му праект Дырэктыў сустрэт нашым народам з велізарнай цікавасцю і адабрэненнем. З вялікім уздымам, па-дзелавому праходзіла яго абмеркаванне ў партыйных арганізацыях і на сходках працоўных Беларусі.

У сваіх выступленнях і шматлікіх пісьмах камуністы і беспартыйныя, адабраючы намячаемыя партыйныя планы, уносілі канкрэтныя прапановы па паліпашэнню становішча спраў у прамысловасці і ў сельскай гаспадарцы, указвалі на рэзервы і крытыкавалі недахопы. Гэтыя заўвагі намі старанна вывучаюцца і будуць улічаны ў практычнай дзейнасці партыйных, савецкіх і гаспадарчых органаў.

За гады пяцігоддзя наша вялікая Радзіма — усё брацкія рэспублікі, у тым ліку і Беларусь, зробіць буйны крок наперад у сваім развіцці. У гэтым зноў наглядна і пераканаўча праяўляецца вялікая сіла ленінскай нацыянальнай палітыкі партыі, якая спалучае інтарэсы хуткага развіцця прадукцыйных сіл Савецкай краіны ў цэлым як адзінай саюзнай дзяржавы з росквітам эканомікі і культуры кожнай рэспублікі.

Гады мінулай сямігодкі для эканомікі Беларусі былі характэрныя перш за ўсё высокімі тэмпамі развіцця. Асноўныя прамыслова-вытворчыя фонды павялічыліся ў 2,7 раза. Гэта азначае, што за сем гадоў нанова створана сродкаў вытворчасці прамысловасці значна больш, чым за ўсё папярэднія гады. Сямігадовы план па агульнаму аб'ёму прамысловай вытворчасці завершан на 8 месяцаў раней тэрміну. За кошт павышэння прадукцыйнасці працы атрымана больш палавіны прыросту ўсёй прамысловай прадукцыі.

У новым пяцігоддзі Беларусі трэба будзе ўзяць больш высокі рубаж — к 1970 г. павялічыць выпуск прамысловай прадукцыі ў параўнанні з 1965 г. у 1,7 раза. Калі за сем мінулых гадоў сярэднегадовыя тэмпы яе прыросту склалі 11,4 працэнта супраць 8,8 працэнта па кантрольных лічбах, то ў бягучым пяцігоддзі намячаецца дасягнуць іх да 11,7 працэнта. За гэтыя гады будзе выпушчана прамысловай прадукцыі больш, чым яе было выраблена за 10 папярэдніх гадоў. Па-ранейшаму захоўваюцца апераджальныя тэмпы развіцця тых галін, якія вызначаюць тэхнічны прагрэс ва ўсёй народнай гаспадарцы. Выпрацоўка электраэнергіі ўзрасце ўдвая, прадукцыя машынабудавання і металапрацоўкі — у 1,8 раза, хімічная прамысловасць — у 6 разоў.

За сямігоддзе ў Беларусі створана нафтаперапрацоўчая, хімічная і іншыя галіны прамысловасці. Далейшае развіццё атрымлівае будаўнічая індустрыя, прамысловасць будаўнічых матэрыялаў, лёгкая і харчовая прамысловасць. З новапабудаваных прамысловых прадпрыемстваў краіна атрымлівае вялікагрузныя аўтамабілі, электронныя і матэматычныя машыны, мінеральныя ўгнаенні, хімічныя валакны, нафтапрадукты, баваўняныя тканіны, бытавыя электраадабляльнікі і многае іншае. Больш чым у

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЧИТАЕТ ПО-БЕЛОРУССКИ

Передовая статья «АДНАДУШНА І ЗГУРТАВАНА» посвящена работе недавно закончившегося XXIII съезда нашей партии. После прений по Отчетному докладу ЦК КПСС партийный форум обсудил Директивы по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—70 годы, Главное направление в новой пятилетке взято на дальнейшее развитие индустриальной базы, подъем экономики сельского хозяйства и создание для населения еще лучших условий жизни. На своем заключительном заседании делегаты приняли Резолюцию по Отчетному докладу ЦК КПСС, Директивы по пятилетнему плану, Постановление о частичных изменениях в Уставе партии. На съезде были избраны новые руководящие органы партии, а на Пленуме ЦК КПСС — Политбюро ЦК КПСС и Секретариат ЦК. Делегаты съезда осудили варварскую агрессию США во Вьетнаме и приняли Заявление.

«Каждое положение, каждая цифра Директив отражает заботу партии о советском человеке», — сказал в своем докладе на съезде Председатель Совета Министров Белорусской ССР Т. Я. Киселев. За годы пятилетки все республики Советского Союза, в том числе и Белоруссия, сделают крупный шаг вперед в своем развитии. В Белоруссии за пятилетие выпуск промышленной продукции по сравнению с 1965 годом увеличится в 1,7 раза. За эти годы будет выпущено промышленной продукции больше, чем за 10 предыдущих лет. За пятилетку намечается ввести в действие новые крупные предприятия по производству минеральных удобрений, синтетического волокна, полиэтилена, капралактама. Республика будет давать почти 40 процентов калийных удобрений и примерно 12 процентов химических волокон, выпускаемых в стране. Будет создана нефтедобывающая промышленность.

В развитие сельского хозяйства республики вкладывается 1 275 миллионов рублей, что превышает вложения за 20 послевоенных лет. Национальный доход Белорусской ССР вырастет на 60 процентов, реальные доходы в расчете на душу населения увеличатся в 1,3 раза, общий товарооборот — на 42 процента. В городах, рабочих поселках и в совхозах за счет государственной жилищной кооперации и населения будет построено 12 миллионов квадратных метров жилья. Дальнейшее развитие получат народное образование, здравоохранение, культура и наука («БЕЛАРУСЬ У НОВАЙ ПЯЦІГОДЦЫ»).

Именем земляка коммуниста Николая Мелешки назвали крестьяне деревни Бобыничы свой колхоз. В первые годы Советской власти, когда только начиналась на нашей земле свободная жизнь, убили кулаки этого сельского активиста. Давно минули те трудные времена, окреп колхоз, выросли люди, но никогда не забудут они Мелешку, человека, который первым указал им правильный путь («ЧЫСТЫЯ КРЫНІЦЫ»).

«КРЭСЫ ЗМАГАЮЦА» — отрывок из первой книги трилогии Михая Машары, которая выйдет в этом году в издательстве «Беларусь». Это рассказ о борьбе белорусских рабочих и крестьян против польских панов в Западной Белоруссии. Трагические события произошли на лесоразработках в пуще. Когда хозяин снизил плату лесорубам за их труд, они отказались работать, потому что нищенский заработок не давал возможности даже прокормить семьи. Стихийно возник митинг. А вскоре в лес приехали надзиратели и полиция. Произошла стычка, в результате которой было убито больше десяти лесорубов, много ранено.

Фестиваль белорусского искусства в Российской Федерации состоялся в Свердловске. Как и во всех других городах, белорусов принимали здесь, как самых дорогих гостей и братьев. В уральской консерватории студенты и преподаватели встретились с Григорием Романовичем Ширмой. Концерты Белорусской государственной академической хоровой капеллы проходили во всех городах Сибири с огромным успехом («ПАЛЫМНЕЮЦЬ ЧЫРВАННЮ ЦОЛЬПАНЫ»).

Чыстыя крыніцы

Калі ехаць аўтобусам на Глыбокае, то кіламетраў праз пятнаццаць ад Полацка пачынаецца раскіданая абанал дарогі азёры. А за імі — палі калгаса імя Мялешкі, цэнтральная сядзіба якога знаходзіцца ў вёсцы Бабынічы.

Не так часта сустраеш такі маліўнічы куток. Той, хто пабыў тут хоць адзін раз, назаўсёды застаецца пакораным прыгажосцю тутэйшых мясцін. Наваколле спавівае цемнаваты пояс лясоў, на які апіраецца быццам вытканы з блакітнага шоўку купал высокага неба. Пад ім на палетках раскіданыя грыны хвойніку, лістоўніцы. Па-над самай гладзю азёр гойдваюцца вялізныя шапкі-кусты вербалозу. Толькі бярозкі не могуць блізка падступіцца да вадзіпаглядзець, на сябе, стаяць на вяршыні пагоркаў.

Вечарамі, бывае, збіраюцца ў Бабынічы хлапцы і дзяўчаты нават з Вуглоў, Загараняў, Баярава, Жураўна і Вальнішоў. І тады Іван Аўласенка бярэ сваю «хромку», іграе так, што нават салаўі заціхаюць.

Нельга не любіць гэты куток беларускай зямлі, у які закаханы і тутэйшы старажыт Міхаіл Муравей. Любіць ён гэту зямлю, якая з маленства карміла хлебам, у грозны час берагла ад ворага, давала сілу.

Мы сядзім з ім у невялікім трохцёмку — кухні і размаўляем. У печы дружна бярыцца падымем сухі алышэўнік. Над лесам (з акна гэта добра відаць) падымаецца сонца. Міхаіл Максімавіч, ці проста Максімыч, як завуць яго ў Бабынічах, маўкліва паказвае рукой на астравок яліч, што віднеецца недалёка за вёскай, ля самага возера. Там сярод магіл ёсць адна, на якую і ўвесну, і ўвосень людзі кладуць букеты палюных кветак. Там пахаваны камуніст Мікалай Мялешка.

Максімыч прыпальвае папяросу, прагна зацягваецца, гаворыць:

— Помнік мы нашаму Міколку абавязкова новы паставім ад імя калгаса. Каб унуці і праўнуці аб ім веда-

лі і любілі зямлю, жыццё, як ён.

Максімыч падыходзіць да другога акна, працягвае:

— Складанае было становішча. Як ні кажы, людзі расставаліся са сваімі падскамі, з мінулым. А Мікола тады старэйшай стаў. Высокі, дужы, кожанка на ім. Агонь-хланец! Светлы розум меў і падыход да людзей. Скажа што-небудзь, як усё роўна ў дуну табе глядзіць. Дзіва што, сам жа з беднякоў.

І вось аднойчы прапаў наш Мікола. Як у вяду кануў. А надкулачнік адзін насміхаецца. Ведаю, маўляў, дзе ваш Міколка гуляе, у Польшчу збег. А тады ж да граніцы рукой падаць было.

Зацікавіліся гэтым пагранічнікі. За жонкай, за яго хатай назіраць пачалі. Доўга, тыдні можа са тры прайшло. І раптам знайшлі на возеры Міколу. Камень, што на шыі ў яго быў, адвязаўся, ён і ўсплыў. Людзі да падкулачніка таго, разарваць яго гатовы. Прызнаўся, гадзіна. Ён у нас клаўшчыком быў. У падвале, у панскім маёнтку, усё дабро кулацкае ляжала, і ён яго расцягваў паціху. Дацхуся пра гэта Мікола. Хадзем, кажа, праверым. Вось тады вырадак і забіў яго, у возера кінуў...

Так трагічна абарвалася палымнае жыццё Мікалая Мялешкі. Ніколі ў Бабынічах не збіралася столькі людзей, як у той дзень, калі хавалі Мікалая Мялешку. З'ехаліся нават сяліне з суседніх калгасаў. Прынеслі нізкі паклон сыну зямлі, якую ён хацеў бачыць у квецені садоў, у хвалях густой збажыны. Моўчкі стаялі сівыя дзяды, плакалі жанкі.

...Надвечоркам я пакідаў Бабынічы. Ехаў і зноў любавіўся прыгажосцю тутэйшых мясцін і быццам чуў напевы чыстых крыніц, іх звонкія галасы, што нават узімку, у трыццаціградусны мароз, нясуць і нясуць свае воды азёрам.

Так і людзі. Ідуць яны насустрэч новым марам, ідуць з імёнамі тых, хто паказаў ім шлях да новага жыцця.

Ул. САЛАНОВІЧ.

паззеі-люозі-факты



дапамогу спецыялістам гаспадаркі. Яны чытаюць лекцыі і даклады, наладжваюць семінары і кансультацыі.

МАГІЛЕЎ

Усе вышэй і вышэй над гарызонтам узнімаецца сонца. Зямля хутка падсыхае. Над калгаснымі і саўгаснымі палямі цяпер кожны дзень кружаць самалёты сельскагаспадарчай авіяцыі. Яны вядуць падкормку азімых. З дапамогай авіяцыі ў калгасах і саўгасах вобласці ўжо рассяяны мінеральныя ўгнаенні на плошчы каля дзевяці тысяч гектараў. А ўсяго авіятары плануюць падкарміць у гэтым годзе больш трыццаці тысяч гектараў.

КАЛІНКАВІЧЫ

Юравіцкай школе споўнілася сто гадоў. Выкладчыкі, вучні школы, уся грамадскасць Юравіч урачыста адзначылі гэту падзею. Школа дала пачаць у жыццё сотням юнакоў і дзяўчат. Яе выхаванцы працуюць у многіх кутках краіны аграномамі і настаўнікамі, інжынерамі і ўрачамі, будаўнікамі і шахцёрамі. Каля 700 былых выхаванцаў школы маюць дыпламы вышэйшых навучальных устаноў.

КІРАЎСК

Плодагадавальнік Жыліцкага саўгасатэхнікума — адзін са старэйшых у рэспубліцы. Тут вырошчваюцца шматлікія гатункі яблынь, груш, парэчак. Плодагадавальнік штогод выконвае шматлікія заказы калгасаў і саўгасаў на саджанцы. Леташняй восенню іх прададзена больш як 70 тысяч. Цяпер пад кіраўніцтвам вопытнага садавода Вольгі Мартынаўны Юхноўскай рыхтуецца для калгасаў і саўгасаў чарговая партыя саджанцаў. Яны вырошчваюцца на 30 гектарах.

ВАЎКАВЫСК

Гэты выдатны куток на беразе ракі ведаюць многія ў рэспубліцы. Тут размешчан дом адпачынку «Рось». Сярод адпачываючых можна сустрэць рачнікоў Гомеля і чыгуначнікаў Мінска, шахцёраў Салігорска і хлебарабаў Брэстчыны. Сёлета дом адпачынку змога абслужыць яшчэ больш працоўных. Будуць пабудаваны тры новыя карпусы, што дазволіць павялічыць колькасць адпачываючых у паўтара раза. Заканчваецца рэканструкцыя аднаго з галоўных корпусаў, у ім абсталёўваюцца двухмесныя пакоі з усімі выгодамі. Хутка такія ж работы будуць праведзены і ў іншых карпусах.

МАЗЫР

Нядаўна на Пралетарскай вуліцы адкрыта яшчэ адна ашчадная каса. Паслугамі ашчадных кас цяпер карыстаецца больш як 22 тысячы працоўных горада і раёна. У вёсках Гурыны, Міхалкі, Стрэльск і іншых укладчыкам з'яўляецца кожная другая сям'я. На асабістым рахунку працоўных Мазырчыны больш як чатыры мільёны рублёў зберажэнняў. Толькі за леташні год укладчыкам налічана 94 тысячы рублёў у выглядзе працэнтаў.

БРЭСТ

Прадукцыя Баранавіцкага заводу станкапрыналежнасцей карыстаецца высокім попытам на знешнім рынку. Яна ідзе таксама ў такія краіны, як Англія, Францыя, Фінляндія, ФРГ і іншыя. У гэтым вялікая заслуга і шліфавальшчыцы Тамары Лазоўскай, якую вы бачыце на здымку.

Савет Міністраў Беларускай ССР прыняў рашэнне аб адкрыцці Брэсцкага інжынерна-будаўнічага інстытута. Ён будзе рыхтаваць спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі па архітэктуры, прамыслову і грамадскаму будаўніцтву, будаўніцтву гарадоў, ачышчэнню прыродных і сточных вод. Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут будзе 28-й вышэйшай навучальнай устаноўвай Беларусі, а сярод тэхнічных—дзевятай. Цяпер для яго заканчваецца будаўніцтва галоўнага вучэбнага корпуса, інтэрната. Прадугледжваецца будаўніцтва жыллага дома для выкладчыкаў і супрацоўнікаў інстытута, лабараторнага корпуса.

МІНСК

У трохпавярховым корпусе, паблізу вёскі Кунцаўшчына Мінскага раёна, размясціўся Беларускі навукова-даследчы ветэрынарны інстытут. Абсталяваны лабараторыі, аснашчаны найноўшай апаратурай, у тым ліку электронным мікраскопам і іншымі сучаснымі ўстаноўкамі. Будуецца віварый. У інстытуце распрацоўваюцца праблемы, звязаныя з ліквідацыяй хвароб і здараўленнем сельскагаспадарчай жывёлы. Навуковыя супрацоўнікі рэгулярна выезджаюць на месцы, аказваюць дзейную практычную

ПІШУЦЬ ЗЕМЛЯКІ.

З усіх канцоў Бельгіі з'ехаліся да нас, у Шарле-руа, суайчыннікі на вечар, прысвечаны Дню 8-га сакавіка. На вечары прысутнічалі таксама прадстаўнікі Цэнтральнага праўлення ССР, консульскага аддзела і мясцовыя бельгійскія ўлады. Урачысты сход адкрыўся над гукі савецкага гімна. Доклад зрабіла супрацоўніца консульскага аддзела, а потым, як заўсёды, — выступленні ўдзельнікаў мастацкай самадзейнасці, танцы, частаванне ў буфэце, падрыхтаванае на рускі лад. Было сказана многа тостаў за мір, за дружбу паміж ССР і Бельгіяй.

Вечар праходзіў у памяшканні камунальнага дома, які нам прапанавалі мясцовыя ўлады. Прычым прадставілі яго бясплатна і за прасілі ўсе падобныя святы праводзіць у гэтым доме. Я хачу гэтым падкрэсліць, наколькі моцныя сімпаты бельгійцаў да савецкіх людзей.

Марыя ГАРОХ.

Бельгія.

Как и каждый год, торжественно отметили мы юбилей нашей славной газеты «Русский голос». Виктор Александрович Яхонтов

выступил перед нами с речью. Он сказал, что в день юбилея мы получили большой подарок от Родины — весть о мягкой посадке на Луну советской ракеты, и рассказал об успехах и достижениях СССР. Здесь же были собраны пожертвования, чтобы газета и дальше выходила бесперебойно.

Степан ЛАВКОВИЧ, США.


Недалеко от городов Ганновера и Целле есть три больших кладбища, где похоронены десятки тысяч русских людей — военнопленных и замученных в лагерях смерти, а в Ганновере стоит памятник 1200 военнопленным, расстрелянным 8 апреля 1945 года, за несколько дней до освобождения. Мы свято чтим могилы погибших, в памятные годовщины возлагаем на них венки.

Свою группу в Ганновере мы назвали «Березка». Когда регистрируем ее официально, будем принимать у себя соотечественников из СССР как самых дорогих гостей. Большое спасибо за книги — они очень нужны нашей библиотеке.

Тамара ВАСИЛЬЕВА, ФРГ.

Такія фрэзерныя канавакапальнікі выпускае сёння Мазырскі завод меліярацыйных машын

Фота К. Якубовіча.



- АДЫС-АБЕБА. Эфіопскае тэлебачанне паказала фільм аб адкрыцці XXIII з'езду КПСС. Гледачы маглі бачыць веснавую Маскву, Палац з'ездаў, выступленне Л. І. Брэжнева. Яны чулі словы Л. І. Брэжнева, калі ён гаварыў аб інтрыгах імперыялізму ў Афрыцы.
- СІНГАПУР. Праходзіўшыя тут перагаворы паміж савецкай гандлёва-эканамічнай і сінгапурскай дэлегацыямі паспяхова завяршыліся падпісаннем гандлёвага пагаднення паміж Рэспублікай Сінгапур і Савецкім Саюзам.
- ПЕКІН. Як перадае агенства Сінхуа, 5 красавіка ў 4 гадзіны 28 мінут амерыканскі ваенны карабель уварваўся ў тэрытарыяльныя воды Кітая к усходу ад вусця ракі Мінцзян, правіныця Фуцзянь, і знаходзіўся там да 12 гадзін 7 мінут. У сувязі з гэтай ваеннай правакацыяй амерыканскага карабля прадстаўнік міністэрства замежных спраў КНР упаўнаважан зрабіць 400-е сур'ёзнае папярэджанне.
- НЬЮ-ІОРК. Падраздзяленне амерыканскіх войск, што знаходзіцца ў Паўднёвым В'етнаме, парушыла нядаўна граніцу Камбоджы. Як паведамляе карэспандэнт агенства ЮПІ з Сайгона, рота амерыканскіх салдат прасунулася на паўмілі на тэрыторыю Камбоджы пад выгледам «пошукаў партызан».

Палымнеюць чырванню цюльпаны

На вуліцах і плошчах Сявядлоўска — святэ. Усюды сцягі, чырвоныя палотнішчы, словы аб дружбе рускага і беларускага народаў, эмблемы фестывалю беларускага мастацтва. Кожны дзень дорыць свецлаўчанам і яго гасцям з Беларусі незабыўны ўражанні.

Гарады — як людзі. Сявядлоўск і Мінск, здаецца, разгаварыліся, здружыліся. Гэта бачна на вуліцах і плошчах старажытных сталіцаў Урала, у царэ за білетамі на кінафільм, ля ўваходу ў гасцініцу «Вялікі Урал», дзе жывуць удзельнікі фестывалю і куды свецлаўчане прыходзяць з кветкамі. Гэта з бачна ў чорна на сустрэчы студэнтаў Уральскай кансерваторыі з кіраўніком Беларускай дзяржаўнай акадэмічнай харовай капэлы Рыгорам Раманавічам Шырмай.

Вось ён заходзіць у звычайную студэнцкую аўдыторыю на звычайную, здавалася б, сустрэчу, і раптам... усё аўдыторыя ўстае і ўрачыста, як кантату, спявае:

«Рыгор Раманавіч — слава, дарогаму гошчу жыць доўга доўга...»

І жывыя агніста-чырвоныя цюльпаны ўжо ў яго руках. Па ўсхваляванаму твару Рыгора Раманавіча відаць, што ён хоча сказаць шмат і шмат. Але усё, што думаеш, выказаць у такую мінуту цяжка, і ён прызнаецца:

— Вы мяне, дарагія, абязброілі. Слоў не хапае сказаць тое, што ў душы. Песня магла б дапамагчы. Але я, бачыце, без капэлы.

Пачынаецца размова. Аб моладзі, народнай песні, уражаннях ад пазедкі па Уралу і Заходняй Сібіры, аб прыгожасці ямлі беларускай і уральскай. Гэта той самы кантакт, тая дружба, за якой заўсёды варта ехаць, ляцець, ісці пешшу за сотні і тысячы кіламетраў.

Потым мы сядзелі з Рыгорам Раманавічам у прасторным салоне гасцініцы, і ён, чалавек умудроны вялікім жыццём, гаварыў:

— Рускую гасцінацью мы не адкрываем для сябе ў Сявядлоўску. Новасібінск, Омск, Кемерава — усюды, на ўсім дарогах нашага фестывальнага поезда, былі самыя цёплыя сустрэчы. Ці ж забудзецца, як у Кемераве запрасілі нас на сустрэчу з ветэранамі вайны. Сядзячы былія салдаты, героі, Усе ў ордэнах і медалях. Так, прыйшлі з баявымі ўзнагародамі на грудзях. Як на святэ. А мы ім — «бухенвальдскі набат». Усе ўсталі, стаячы апладзіравалі доўга-доўга.

Потым падышлі да мяне ветэраны вайны. Адзін кажа — Брэсцкую крэпасць абараняў, другі — вызваляў Мінск, трэці з сакратаром ЦК КПБ Прытыцкім у свой час кіраваў партызанскай барэцкай. І выходзіць, што ўсе — сябры, сваякі, землякі.

— Вечар. На рабачай ускраіне Сявядлоўска, ля чыноў завода «Уралэлектражымаш» на кучмачых палотнішчах словы: «Брацкае прывітанне беларусам!» І ў зале рабачага клуба невынарпальна гасцінацью ўзнімае з месца гледачоў і яны доўга скандуюць «Дружба!» І зноў чырвоныя жывыя цюльпаны ў руках у артыстаў капэлы.

Праспявана апошняя песня, а людзі не разыходзяцца, просяць песень яшчэ і яшчэ. На сцэне з'яўляюцца піянеры. Яны дорыць гасцям кнігі, кветкі.

Апоўначы мы вяртаемся ў гасцініцу «Вялікі Урал». Рыгор Раманавіч маўчыць. І раптам гаворыць, нібы сам сабе:

— Аднаго не разумею: адкуль у іх у такі час столькі чырвоных цюльпанаў?!

Цюльпаны — сведчанне таго, што Сявядлоўск палюбіў капэлу, бо кветкі — гэта любоў.

В. КАРАМАЗУ.

Споўнілася 60 год з дня нараджэння доктара філалагічных навук, літаратуразнаўцы Івана Васільевіча Гутараву. Грамадскіх Беларусі ад думшчы вышавала калябра, які 40 год жыцця прысвечыў навуковай і педагогічнай працы.

Нарадзіўся Іван Васільевіч Гутарав 2 красавіка 1906 г. на Мясціслаўшчыне ў беднай сям'і ляснянскага сям'і. Раня застаўшыся сиротай, першыя жыццёвыя «ураўні» зведаў у дзіцячых прыемніках. Калі б не Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя, лёс будучага вучонага напэўна сціслаўся б па-іншаму.

У 1920 годзе Іван Васільевіч трапіў у Ленінскую школу-камауну, у аспрэчце на дзівя здольнай і ціннаўнай моладзі. Выдаўшы беларускі педагог М. Лепаўнінскі стаў адным з першых арганізатараў гэтай доследнай школы-камуны. Атамсферай прыязнасці, блізкасці, любові да працы, да мастацтва, да жывяці ведаў дыкала ў школе. Ленінская школа-камуна падарыла краіне выкладчыка Ленінградскага політэхнічнага інстытута — прафесара С. Моўніна, прафесара А. Дубноў, педагогаў І. Лапіцава, Ф. Афанасьева, заслужанага дзеяча мастацтваў, вядомага беларускага кампазітара І. Любанова, Івана Васільевіч атрымаў спрэдняе адукацыю ў гэтай установе. Перад ім адкрыўся шлях ў жыццё.

У 1928 годзе ён старшыня Дзяржаўнай энцамаграфічнай камісіі Якуб Колас падпісаў дыплом аб заканчэнні І. В. Гутаравым літаратурна-лінгвістычнага аддзялення Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ул. І. Леніна.

Выкладанне беларускай мовы і літаратуры ў Магілёўскім палітэчна-асветным інстытуце, загаданне кафедрнай літаратурна-філалагічнага аддзялення Беларускага педагогічнага інстытута, вучоба ў Маскоўскім інстытуце чырвонай професуры, выкладчыцкая работа ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце — та



Выступае Дзяржаўны народны хор БССР. Фота Ул. Крука.

Івану Гутараву — 60 год

Споўнілася 60 год з дня нараджэння доктара філалагічных навук, літаратуразнаўцы Івана Васільевіча Гутараву. Грамадскіх Беларусі ад думшчы вышавала калябра, які 40 год жыцця прысвечыў навуковай і педагогічнай працы.

Нарадзіўся Іван Васільевіч Гутарав 2 красавіка 1906 г. на Мясціслаўшчыне ў беднай сям'і ляснянскага сям'і. Раня застаўшыся сиротай, першыя жыццёвыя «ураўні» зведаў у дзіцячых прыемніках. Калі б не Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя, лёс будучага вучонага напэўна сціслаўся б па-іншаму.

У 1920 годзе Іван Васільевіч трапіў у Ленінскую школу-камуна, у аспрэчце на дзівя здольнай і ціннаўнай моладзі. Выдаўшы беларускі педагог М. Лепаўнінскі стаў адным з першых арганізатараў гэтай доследнай школы-камуны. Атамсферай прыязнасці, блізкасці, любові да працы, да мастацтва, да жывяці ведаў дыкала ў школе. Ленінская школа-камуна падарыла краіне выкладчыка Ленінградскага політэхнічнага інстытута — прафесара С. Моўніна, прафесара А. Дубноў, педагогаў І. Лапіцава, Ф. Афанасьева, заслужанага дзеяча мастацтваў, вядомага беларускага кампазітара І. Любанова, Івана Васільевіч атрымаў спрэдняе адукацыю ў гэтай установе. Перад ім адкрыўся шлях ў жыццё.

У 1928 годзе ён старшыня Дзяржаўнай энцамаграфічнай камісіі Якуб Колас падпісаў дыплом аб заканчэнні І. В. Гутаравым літаратурна-лінгвістычнага аддзялення Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ул. І. Леніна.

Выкладанне беларускай мовы і літаратуры ў Магілёўскім палітэчна-асветным інстытуце, загаданне кафедрнай літаратурна-філалагічнага аддзялення Беларускага педагогічнага інстытута, вучоба ў Маскоўскім інстытуце чырвонай професуры, выкладчыцкая работа ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце — та

нама ў перадаванні гэтай мовы і літаратуры ў Магілёўскім палітэчна-асветным інстытуце, загаданне кафедрнай літаратурна-філалагічнага аддзялення Беларускага педагогічнага інстытута, вучоба ў Маскоўскім інстытуце чырвонай професуры, выкладчыцкая работа ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце — та

нама ў перадаванні гэтай мовы і літаратуры ў Магілёўскім палітэчна-асветным інстытуце, загаданне кафедрнай літаратурна-філалагічнага аддзялення Беларускага педагогічнага інстытута, вучоба ў Маскоўскім інстытуце чырвонай професуры, выкладчыцкая работа ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце — та

нама ў перадаванні гэтай мовы і літаратуры ў Магілёўскім палітэчна-асветным інстытуце, загаданне кафедрнай літаратурна-філалагічнага аддзялення Беларускага педагогічнага інстытута, вучоба ў Маскоўскім інстытуце чырвонай професуры, выкладчыцкая работа ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце — та

нама ў перадаванні гэтай мовы і літаратуры ў Магілёўскім палітэчна-асветным інстытуце, загаданне кафедрнай літаратурна-філалагічнага аддзялення Беларускага педагогічнага інстытута, вучоба ў Маскоўскім інстытуце чырвонай професуры, выкладчыцкая работа ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце — та

нама ў перадаванні гэтай мовы і літаратуры ў Магілёўскім палітэчна-асветным інстытуце, загаданне кафедрнай літаратурна-філалагічнага аддзялення Беларускага педагогічнага інстытута, вучоба ў Маскоўскім інстытуце чырвонай професуры, выкладчыцкая работа ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце — та

нама ў перадаванні гэтай мовы і літаратуры ў Магілёўскім палітэчна-асветным інстытуце, загаданне кафедрнай літаратурна-філалагічнага аддзялення Беларускага педагогічнага інстытута, вучоба ў Маскоўскім інстытуце чырвонай професуры, выкладчыцкая работа ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце — та

ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСКОГО КУРСА

Зарубежные отклики на XXIII съезд КПСС

БОЛГАРИЯ

«С большевистским упорством и смелостью по ленинскому пути, к новым победам коммунизма» — под такими заголовками болгарские газеты опубликовали полный текст речи Л. И. Брежнев при закрытии съезда, Резолюцию съезда, информационное сообщение о пленуме ЦК КПСС, Заявление XXIII съезда КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме и другие материалы съезда.

ВЕНГРИЯ

Плодотворные итоги XXIII съезда занимают главное место в печати и радиопередачах Венгрии. «Неспасадшаг» опубликовала Резолюцию по Отчетному докладу ЦК КПСС, Заявление съезда по поводу агрессии США во Вьетнаме и другие материалы.

Комментируя работу съезда, «Мадьяр немет» подчеркивает, что он прошел под знаком несокрушимого единства партии.

ГДР

Орган Центрального Комитета СЕПГ «Нойес Дойчланд» отдал материалам съезда три полосы, публикуя полностью Резолюцию съезда по Отчетному докладу ЦК КПСС и другие документы. «Нойес Дойчланд» подчеркивает, что съезд продемонстрировал монолитное единство партии во всех вопросах.

ДРВ

Итоги XXIII съезда КПСС с удовлетворением встречены трудящимися Демократической

ПОЛЬША

Республики Вьетнам и всеми патриотами Южного Вьетнама. С огромным энтузиазмом и признательностью народом Северного и Южного Вьетнама воспринято «Заявление XXIII съезда КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме».

«Нян Зан» и другие ханойские газеты отмечают, что съезд целиком и полностью одобрил политическую линию и практическую деятельность Центрального Комитета КПСС, принял Директивы по пятилетнему плану.

КУБА

«Необходимо единство всех сил, борющихся против империализма», «КПСС будет бороться за единство коммунистического движения на базе марксизма-ленинизма», «Принято заявление в поддержку Вьетнама» — под такими заголовками гаванские газеты поместили подробную информацию об окончании работы XXIII съезда КПСС.

МОНГОЛИЯ

Итоги XXIII съезда КПСС — центральная тема монгольской печати, сообщает агентство МОНЦАМЭ. Орган ЦК МНРП газета «Унэн» информирует читателей о состоявшемся пленуме ЦК КПСС. Информационное сообщение о пленуме опубликовано на самом видном месте. «Унэн» сообщает также об

РУМЫНИЯ

Газеты Румынии на первых полосах под крупными заголовками поместили сообщение о заключительном заседании XXIII съезда. «Скынтейя» информирует читателей о составе Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, принятых съездом документах. Газета подчеркивает, что съезд единодушно одобрил решения октябрьского (1964 год) и последующих пленумов ЦК КПСС.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Первые свои страницы центральные газеты Чехословакии посвятили XXIII съезду.

ЮГОСЛАВИЯ

«Борба», «Политика», «Ослободжене» и другие югославские газеты на первых полосах поместили материалы о последнем дне работы XXIII съезда КПСС.

ЗАМОРСКИЙ ПАЕК

Заказы для американских монополий, живущих на войне во Вьетнаме, увеличатся на 70 процентов за первые шесть месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого. В расчете на год это 1 миллиард патронов, 10 миллионов снарядов, около 2 миллионов бомб, 9,4 миллиона гранат, 88 миллионов пуль с самолетов и вертолетов. И все это для 15 миллионов жителей Южного Вьетнама.

[Из газет].

— Вот вам на каждого вьетнамца...

Рис. В. Фомичева.

ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСКОГО КУРСА

Республики Вьетнам и всеми патриотами Южного Вьетнама. С огромным энтузиазмом и признательностью народом Северного и Южного Вьетнама воспринято «Заявление XXIII съезда КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме».

«Нян Зан» и другие ханойские газеты отмечают, что съезд целиком и полностью одобрил политическую линию и практическую деятельность Центрального Комитета КПСС, принял Директивы по пятилетнему плану.

КУБА

«Необходимо единство всех сил, борющихся против империализма», «КПСС будет бороться за единство коммунистического движения на базе марксизма-ленинизма», «Принято заявление в поддержку Вьетнама» — под такими заголовками гаванские газеты поместили подробную информацию об окончании работы XXIII съезда КПСС.

МОНГОЛИЯ

Итоги XXIII съезда КПСС — центральная тема монгольской печати, сообщает агентство МОНЦАМЭ. Орган ЦК МНРП газета «Унэн» информирует читателей о состоявшемся пленуме ЦК КПСС. Информационное сообщение о пленуме опубликовано на самом видном месте. «Унэн» сообщает также об

ПОЛЬША

Республики Вьетнам и всеми патриотами Южного Вьетнама. С огромным энтузиазмом и признательностью народом Северного и Южного Вьетнама воспринято «Заявление XXIII съезда КПСС по поводу агрессии США во Вьетнаме».

РУМЫНИЯ

Газеты Румынии на первых полосах под крупными заголовками поместили сообщение о заключительном заседании XXIII съезда. «Скынтейя» информирует читателей о составе Политбюро и Секретариата ЦК КПСС, принятых съездом документах. Газета подчеркивает, что съезд единодушно одобрил решения октябрьского (1964 год) и последующих пленумов ЦК КПСС.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Первые свои страницы центральные газеты Чехословакии посвятили XXIII съезду.

ЮГОСЛАВИЯ

«Борба», «Политика», «Ослободжене» и другие югославские газеты на первых полосах поместили материалы о последнем дне работы XXIII съезда КПСС.

ЗАМОРСКИЙ ПАЕК

Заказы для американских монополий, живущих на войне во Вьетнаме, увеличатся на 70 процентов за первые шесть месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого. В расчете на год это 1 миллиард патронов, 10 миллионов снарядов, около 2 миллионов бомб, 9,4 миллиона гранат, 88 миллионов пуль с самолетов и вертолетов. И все это для 15 миллионов жителей Южного Вьетнама.

[Из газет].

— Вот вам на каждого вьетнамца...

Рис. В. Фомичева.

Міхась МАШАРА

К Р Э С Ы З М А Г А Ю Ц Ц А

У выдавецтве «Беларусь» у гэтым годзе выйдзе з друку першая кніга з трылогіі Міхась Машара «Крэсы змагання». Па просьбе нашых землякоў з Англіі Фамы Спачка і Віктара Грыцкоўска друкуем урывак з гэтага рамана.

Шарока расквінулася ў пушыцы лесараспацоўка. Як акінуць вочкам, у строгіх радах ляжалі высокія штабелі аголенага яловата бярвення і стогі яловай каляны. Паміж штабелю і на шырокіх калідорах дзешці сціраўшы вясёўшчы свае доўгія голы, сталі бярэны, адліновкі асіны, сям-там сустракаліся маленькія астраўкі сасенку.

На пярэдням краі наступлення на пушыцу гарэл вогнішчы, узнімаўся ўгору густымі клубамі дым, не было, аднак, чуваць зноўкага пясвісту піл і пошчачку талароў. Лесарубы занялі свае месцы ля дрэў, але не распачыналі працы. Прышоў Максім са сваімі хлопцамі. Лесарубы пачалі схадыцца ў кучу. З'явіліся і табельчычкі-дзецішчы, ці, як тут называлі іх, надзорцы.

Старшы надзорца пан Валенті Мядзішкі, мужчына гадоў пад сорак з даўгімі звісаючымі ўніз лусамі, узбраўшыся на высокі пень, пачаў тлумачыць лесарубам, што расценка на здольную працу з сённяшняга дня зніжана на сорак працэнтаў, але яму не далі гаварыць.

— Ціха, панове, ціха! — крычаў пан Валенті, махаючы ў паветры, нібы гуран зламаным крылом, сваім велзарным чорным парфелем. — Пан Стадольскі загадаў тых, хто не загаджаеца працаваць па новых расценках, выганяць з лесараспацоўкі. На іх месца бу-

дучы пастаўлены іншы лесарубы.

Пан Валенті саскоўпаў з імі і пакінуў лесараспацоўку.

Сам па сабе ўнік мітанг, Лесарубы абкружылі штабелю, на якім стаяў высокі хлопца са сціснутай шапкай у руцэ і, дапамагаючы сабе ўмахамаі рук, гушы, з абурэннем гаварыў:

— Таварышы! Мы павінны стаяноча абмеркаваць гэту неверагодную заяву адміністрацыі. Такая вялікая зніжка расценкі з'яўляецца бандыцкім грабжком сярод белага дня. Паны захачаюць нажыць сабе капітал на нашых крывавых мазлях. Мы будзем баставаць і не пакінем лесараспацоўкі.

Максім сляхаў прамоўку і здзіўляўся: не вералася, што Валодзя Жадзейка, яго школьны сябра, каля сціхі і сарамлівай, можа гаварыць так красамоўна і з такім запалам.

Каля поўдня на лесараспацоўку з'явіліся завербаваныя адміністрацыяй беспрацоўныя. Яны былі апарунты ў новую спецоватку і мелі пілы і тапары, выдатленыя ў канторы.

Прышоў і пан Валенті. Відаль, ён вельмі хваліваўся, бо штохвілінна вышпэраў вялікай калыравай хусткай свой круглы амыла ад гарэлкі твар і таўстоўную шыю. Пот выступаў на ім кропкі, нібы жывыя на свежым яловым пні.

дзі ён у спалоху, як дзюмеля барака, кінуўся на ўцекі з лесу.

— Браты, вы супраць сваякі! — звірнуўся ён да шпрыхбрэхераў.

Беспрацоўныя задумаліся. Пачалі гаварыць нешта паміж сабой. Потым адзін з іх паказаў да лесарубаў і сказаў:

— Нас заманілі сюды абіччым заробку. Мы і паны сем'і доўгі час гадаемца. Мы не шпрыхбрэхеры. Мы рабоная, якія даўно страцілі пастыноўную працу. Мы не ведаем, што ў нас забастоўка. Мы не хочам нам шкодзіць. Мы жадзем нам перамогі. Сюды нас прывезлі дарма, а вярнуцца не маем на што, як нам быць?

Моўкі, задумаўшыся, сталі лесарубы. Потым адзін з іх сказаў:

— Браткі! Збірэм ім на дарогу грошы, і ніхай едуць назады.

Людзі загудзелі адабраючай згодай. Запіралі на натоўпу з шапкамі хлопцы. Праз хвіліну сабраныя грошы ўручылі беспрацоўным. Але чалавек дванадцяткі з іх, відаць, спецыяльных жулікаў, купленых адміністрацыяй, прарваўся праз рады лесарубаў і хацеў распачаць працу. У іх прышоў адабраць пілы і тапары, а саміх паспяваючы яловымі лямкамі.

дучы стоды жандары. Яны ўпіраюцца доўга пас не будучы.

Сказаўшы гэта, ён даў каманду сваім падначаленым і рушыў з імі з лесу ў напрамку да канторы, пакінуўшы ў лесе групу шпрыхбрэхераў, якія стукалі вадзіль таларамі.

Лесарубы не ведалі, што рабіць. Адна настойвалі баставаць да канцы, другія — ўцякаць пошу дамоў. У гэты момант памуўся голас Жадзейкі:

— Таварышы! Мы не левіныя падлавіцкія паніцы. Пайцеўскі арштанавалі нашых таварышоў, спадзююцца выкайць канфікат і гарорам пагубіць паны забастоўку. Мы добра зробілі, што не пайшлі на гэта. Але трываць пад носам у гэце кучку грывы сабак-шпрыхбрэхераў мы не можам.

— Так, не можам! — крычалі з натоўпу. — Прагонім іх, як прагалі ўчора.

Лесарубы рушылі туды, дзе працавалі шпрыхбрэхеры. Тая, убачыўшы гэта, як зайны, сігналі з лесараспацоўкі.

Надходзіў шхі летні вечар. На паліне, дзе размяшчаліся лагер, гарэл вогнішчы. Зноў пераклакалі песні. Чуваць шы смех, але большасць лесарубаў сядзела заклапанана і нехавотна пераклакавала нікімі словамі.

— Няручна, Юлік, скажыце, спалохаўся.

У гэтую хвіліну неспадавана да іх падшоў Марцінаў Сенька.

— Вячэрні, пачынаеце, хлеб ды соль!

— Ядзім ды епой! Думаеш, нібы зарпосці? Нима дурын! — нібы жартам адказаў яму Юлік.

— Я ўжо перакуюсь.

— У цёткі, мусіць?

— Так, Надвечарам хадзіў да яе. Пахлябаві малічка. Што ж, хлопцы, Максіма і Андрэя не адпусцілі з пастарунку. За што іх так раітаю?

— Ты, смюж, пэўна лепш ведаеш, за што? Дык раскажы, пакуль не позна, — злосна кінуў яму Сяргей.

— Ты што, звар'яцеў, Сяргей?

— Яшчэ не, але магу, і тады ты сцеражыся!

— Ну, пакіньце мя нарэшце! — крыкнуў на іх Юлік. — Як сядзіць, дык і грызуча, як дваровыя сабакі. Ты, Сенька, лепш скажы, што мушчы пра нашу справу. Твая ж цётка каля канторы блізка жыве.

— Дрэн нашы справы... Шмат хто дамоў ўцякае. Касьба пачынаецца хутка. Цётка казалла, што заўтра жандары з'явіцца тут у нас. Будучы усіх з лесу выганяць, а з імі не жарта. Куля ў лоб — і канец справе.



На белых крылах бригантин

Стаяць на рэйдзе нашы брыганціны,
Стаяць, як караваны, каравелы.
І сотні вёрст, і сотні дзён прайсці нам,
Калі яны паднімуць крыллі белыя.

Прыйшлі мы ў васемнаццаць да прычалу,
Прыйшлі, на іх глядзім і моўчанні строгім.
І сотня ветраў ста дарог крычала,
І клікала ў далёкія дарогі.

І сцяцца нам прасоленыя ветры,
І песні будзяць жартуна Няптуна,
Шукаем ключык залаты ад нетрай,
І нам не спадзявацца на фартуну.

Яе мы возьмем ўзагрудкі рукамі,
Яе усё ж прымусім усміхнуцца.
І вецер спадарожны будзе з намі,
І нам пад ім ніколі не сажуцца.

Стаяць на рэйдзе нашы брыганціны,
Стаяць, як караваны, каравелы,
І сотні вёрст, і сотні дзён прайсці нам,
Калі яны паднімуць крыллі белыя.

Дзесяты кубрык

— З Балтыні? — спытаў камендант наф-
табудаўнічага інтэрната.
— Так точно, З Балтыні.
— Усе шасцёра?
— Так точно, Усе шасцёра.
— У дзесяты паной...

Тут будоўля надобна вялізнаму плёсу,
Што спрачаецца з вельмі сур'ёзнай ракой.
Усладнюць шасцёрку ірчаранніх матросай
У дзесяты паной.

На сцяме са спяцоўкамі побач бушлаты —
Плодых службы салёнай марскоў,
І завуць цяпер кубрыкам нашы рэбаты
Той дзесяты паной.

Хоць не чутна усплёску начнога прыбою,
Гулкай боцманскай дуцкі даўно ўжо няма,
Хлопцы ў дружбе з парадкам марскога
адбою.

І прыбоём на вуліцы стогне зіма.

...А калі за акном палымісе усход,
Устае па-рабочаму хутка горад,
І ідуць будаваць велізарны завод
Усе шасцёра.

У многіх кутках Савецкага Саюза вялікім попытам карыстаюцца шкатулкі народных умельцаў Жлобінскай фабрыкі мастацкай інкрустацыі. У яе цэхах вырабляецца звыш 60 відаў вырабаў, інкруставаных саломкай па матывах беларускага арнаменту, і больш 10 назваў строчна-вышытых. **НА ЗДЫМКУ:** адзін з лепшых інкрустатараў Анна МАХАРАВА (злева) і яе вучаніца Валя ПАРЭЦКАЯ.

Фота І. Змітровіча.

Янка БРЫЛЬ

Жменя сонечных прышчэпаў

Дарогі, сустрэчы, уражання... І вечны спадарожнік літаратара, памочнік яго памяці — бланкот. Год за годам, бланкот за бланкотам... Адно з запісанага ўвайшло ў аповесці, апавяданні, нарысы. Другое — чакае чаргі. А іншае — просіцца быць самастойным мастацкім творам. І вось пісьменнік прапануе увазе чытача сваё захапленне жыццём, чалавечым, прыродай, сваю любоў, нянавісць і смутак, усмешкі і роздум. Сёння мы друкуем урыўкі з новай кнігі Янкі Брыля «Жменя сонечных прышчэпаў».

Страшна бывае ад думкі, што родныя, сябры, што твой цудоўны сыноч — толькі сустрэчны на бязмежнай дарозе часу, паміж небыццём, што было, і небыццём, што будзе. Што мы не бачыліся з сынам, з другам мільёны год, і хутка зноў не будзем бачыцца — ніколі!..

Якія жудасна шчаслівыя гады і дні нашай любові, дружбы, і як жа часта мы марнуем іх на пустое!..

Аглядалі ў Небарове, каля Лодзі, адзін з радзівілаўскіх палацаў, дзе іх сцяцельствы жылі сабе і ў гады акупацыі.

Пажылы літаратар — у адказ на «аб'ектыўнае» захаплен-

не гіда архітэктурай, мэбляй, бібліятэкай — сказаў пасля, калі мы гулялі па парку:

— Так, яны прыгнталі нашага брата мужыка з вялікім мастацкім густам...

Зраднік, адбыўшы пакаранне, вярнуўся ў родную вёску. Закуткі самыя патаемныя, ціхія, мілыя ў маленстве — і яны цяпер не свае. І там няма яму супакою, спагады. Там — на калодцы або проста на пяску ці на траве — сядзе які-небудзь дзед або дзядзька і скажа:

— Чулі, вярнуўся і Ганнін сабака!..

Вялікая, брукаваная плошча

ў мястэчку. Позняя раніца.

Спёка. Рэпрадуктар грывіць са слупа — перадае бясконцы нарыс пра жніво. А слухаць няма каму. Калгаснікі ў полі. Малыя — хто на пашы, хто каля возера. Толькі тры курыцы ходзяць па плошчы ды каля ганка зачыненага сельмага, дзе некалькі разоў на дзень спыняецца аўтобус, проста на санцапэку сядзіць дзядок. Доўга сядзіць, бо спяшацца няма куды...

Потым сюды падыходзіць другі. Таксама з вёскі, ехаць кудысьці сабраўся. Сівы, прыгорблены, з кульбай.

— Здаецца, Тодар Яцына? Здароў, калі так!

Той, што сядзіць, прыгледзеўся.

— Ты, Стасевіч? А бо-о-о!.. Сядай, браток, ды хоць, як людзі, пагаворым...

Старыя вітаюцца за руку, сядзяцца побач і пачынаюць выясняць, колькі ж гэта гадоў яны не бачыліся. Нешта так

будзе — ці ўсе пятнаццаць, ці толькі чатырнаццаць...

Яшчэ і да палавіны гэтай тэмы не дабраліся, калі на плошчу, нібы нечакана, выкаціў і спыніўся гарачы, запылены аўтобус.

— Паставы? Гэта мой!.. А ты, браток, куды?

— Я ў Вільню. Мой гадзіны праз дзве, а то і больш...

— Ну, дык бывай, Яцына! Дасць бог — сустрэнемся, пагаворым.

Гул матара — уцёк. Пыл спакваля аблэг. На плошчы зноў цішыня.

Толькі нарыс па радыё... Ён таксама, здаецца, разлічаны на стагоддзе.

Калгасны брыгадзір расказвае, пасварыўшыся з гультаём, што вельмі доўга запрагаў: — Быў такі парабак у папа, што сам ніколі не уставаў, а поп яго будзіў. А неяк сам устаў. «А мой жа ты Зміцерка!» — узрадаваўся поп. А

той: «Нічога, бацюшка, я сваё нацягну абуванейкам!...».

Вясёлы дзядзька, калгаснік: — Калісьці маці мая ішла замуж, дык не магла дастаць панчоў пад вянец. Паперы накруціла беленькай у хадакі... Спадніца доўгая—яно і не відаць, як там вышэй. А цяпер у аднаго мяне тры дзеўкі модныя. Дальбог, браток, мяхі старым капронам завязваю!..

Радыеканцэрт па заяўках. Дыктар вышчае службова-расчучлена:

— Іван і Марыя Акулёнкi з горада Гродна просяць перадаць іх музычнае прывітанне маці-калгасніцы, у сувязі з яе сямідзесяцігоддзем. Слухайце, паважаная Сцепаніда Васільеўна, гэтак прывітанне.

Паўза і — бас Міхайлава: Мой горький час!.. Мой страшный час!.. Мой смертный час!..

БЛАКІТНАЯ РАНІЦА ГОДА

Сакавік перадаў красавіку макрэчу з цёплым туманамі, дажджамі і коўдрай чорных праталін.

Вясеннім пажарам палаюць ледзяністыя глыбы Бярэзіны, Паліка і іншых валадэмаў. Прывабная свежасць, водар новага жыцця агортвае беларускае раздолле. У родным лесе, дзе па-гаспадарску гартуюцца вяновыя сілы, ужо чуецца інакшае шаргатанне распранутага галля бярозак, арэшніка, чаромхі...

Яшчэ ў лютым у Бярэзінскім запаведніку першыя абвясцілі прыход вясны харысты-верабі. Раней леташняга тут вывелі птушанят чорныя крумкачы, з'явіліся шэрыя вароны, званкагалосыя шпакі, жаваранкі, гракі... Бачыце! Вунь на беразе каля шпакоўні распявае гаварлівы падарожнік. На вясеннім сонцы пераліўна іскрацца зялёна-фіялетавае гузікі і белыя кропелькі. Побач з ім яго сяброўка. Ледзь нахіліўшы шэрую галоўку, яна сядзіць і слухае шчасліваю песню гаспадара.

Заслугоўвае ўвагі і палявы сывак-жаваранак. Узняўшыся з цёплай праталіны, ён крута ўзвіўся ўвышыню і пачаў рассяпаць у паднябессі звонкія трэлі. Сціплы жаўрук да глыбокай восені будзе жыць сярод палявых траў, шумлівага жыта, пшаніцы.

У тайгу і тундру адляцелі

нашы зімоўшчыкі — амялушкі, снегіры, сямейныя крыжадзюбы. Цяжэй за іншых прыкмеціць знікненне пунячкі. Вядома, што яна на адным месцы больш дна не затрымліваецца. Але замест іх да нас прыбудоўць сотні іншых крылатых вяселюў. Ляціць сітаўкі, качкі, гусі, жураўлі, буслы, дразды, берасцяжкі...

Птушынымі галасамі напаяняюцца лясы. Булькаюць, гамоняць шпакі ручайкі і напаяняюць кіслародам збыднёўшыя за зіму рэкі і азёры. Настала

ажыўленне водных насельнікаў. На дробных хвалях лугавой боймы аднарастваў ічупак, спынаецца абзавесціся патомствам і акунь.

У хвалях чуваць усплёск ляшчоў. У гразевых прынах душна чорным самам, вылазіць з зімавальных ям карасі. У асяроддзі плотак, язёў і падлешчыкаў таксама назіраецца бадзёрая рухавасць. Палешылася сталаванне ўсіх водных насельнікаў.

Вылазіць на разводдзе бабраняты. Мокра і няўтульна ў


бярлозе касалапага. Стары волат ельніку нярэдка ўстае з насцелі, каб абсушыць вільготную вопратку.

З першымі вяснамі жыцця знаёміцца маленькія зайчаныты.

Цёплымі начамі духмяным водарам лесу асвятляецца пуццельнік-барсуку, не спіцца яноту-паласкуну, вожыку. Неўзабаве яны адкрыюць вясненлетні паляўнічы сезон на мышэй, жаб, лягушак.

Ул. БУТАРАУ.

Бярэзінскі запаведнік.



КРАСАВІК.

Фотаэцюд Ул. Лупейкі.

ВАС ШУКАЮЦЬ І ЧАКАЮЦЬ СВАЯКІ

Грыцук Лідзія Дарафееўна, якая жыве ў г. п. Драгічын Брэсцкай вобласці, шукае брата — Грыцуна Паўла Дарафеевіча, 1919 года нараджэння. Суайчыніцаў, якім вядома што-небудзь аб лёсе Грыцука П. Д., просім наведзіць на адрасу: г. п. Драгічын, вул. Шаўчэнка, дом № 22. Грыцук Л. Д. або ў нашу радакцыю.

РЭДАКЦЫЯНАЯ КАЛЕГІЯ